

В. Ф. Голубеў, *Сельская абічына ў Беларусі XVI-XVIII стст.*, Мінск 2008, 407 с.

У 2008 г. у выдавецтве „Беларуская навука” ўбачыла свет манаграфія Валянціна Голубева *Сельская абічына ў Беларусі XVI-XVIII стст.* Аўтар кнігі — вядомы гісторык і палітычны дзеяч, супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, аўтар мноства прац, прысвеченых гісторыі беларускага сялянства. Манаграфія В. Голубева пацвярджае добрую тэндэнцыю да паляпшэння паліграфічнай якасці гістарычных выданняў і адпаведнасці міжнародным стандартам афармлення і забеспечэння навуковым аппаратам, якая ў апошнія гады выразна праглядаецца ў Беларусі. У кнізе ёсьць імянны і геаграфічны паказальнікі, слоўнік спецыяльных тэрмінаў, спіс скарачэнняў, вельмі цікавы для чытача дадаткі. Тэксты польскіх аўтараў і цытаты з крыніц на польскай мове В. Голубеў падае і ў арыгінале, і ў беларускім перакладзе, хаця, праўда, не заўсёды паслядоўна прытырмліваеца гэтага правіла. Уражвае грунтоўнейшы спіс выкарыстаных аўтарам крыніц і літаратуры, які налічвае 1610 пазіцый. В. Голубеў апрацаваў архівы Мінска, Вільні, Варшавы і іншых гарадоў, дзе захоўваюцца дакументальныя матэрыялы па гісторыі беларускай вёскі XVI-XVIII стст. У манаграфіі прыводзяцца звесткі пра 525 вёсак, сёлаў і мястэчак з усіх рэгіёнаў Беларусі. Такім чынам, прэзентатывнасць прыведзеных аўтарам прыкладаў не можа падлягаць сумненню, хаця сам В. Голубеў гаворыць пра тое, што найлепш захаваліся ў архівах звесткі пра дзяржавы і царкоўныя ўладанні, пра буйныя маёнткі магнатаў. Затое амаль няма звестак пра вёскі, якія належалі сярэднім і дробным землеўладальнікам. Таму пра жыццё сялян у такіх вёсках гісторыкам вядома надзвычай мала. І гэтая проблема для дадзенага храналагічнага перыяду ўяўляеца невырашальнай.

Як адзначае ва ўводзінах да сваёй працы В. Голубеў, ён імкнуўся да „правядзення спецыяльнага, больш поўнага і глыбокага комплекснага даследавання (...) праблемы функцыяніравання сялянскай абічыны (грамады) на тэрыторыі Беларусі ў XVI-XVIII стст., уплыву яе дзеянасці на фарміраванне беларускай народнасці і нацыі, на афармленне правіл і традыцый жыцця беларусаў” (с. 8). Як нам уяўляеца, мэта даследавання тут сформуляваная ўсё ж занадта шырока і расплывіста, і ў тэксце манаграфіі няма канкрэтных дадзеных пра ўплыў грамады на фармаванне беларускай народнасці і, тым болей, нацыі. Але актульнасць праблемы функцыянавання сялянскага самакіравання ў беларускай вёсцы з'яўляеца сапраўды надзвычай актульнай для айчыннай гісторыяграфіі. І ў першую чаргу — з прычыны яе амаль поўнай

нявывучанасці, якая асабліва кідаецца ў вочы ў пароўненні з нашымі найбліжэйшымі суседзямі. Па сутнасці, існуюць толькі спецыяльныя працы аднаго беларускага гісторыка, прысвечаныя гэтаму пытанню — *Западно-руssская сельская община в XVI веке і Очерки по организации западно-руssского крестьянства в XVI веке* Мітрафана Доўнар-Запольскага. І ў беларускай савецкай гістарыяграфіі, нягледзячы на яе скіраванасць у бок якраз аграрнай і сялянскай праблематыкі, праблема вясковай грамады ўпартага аблівалася даследчыкамі.

У кнізе В. Голубева зроблены вельмі грунтоўны разгляд гістарыяграфіі сельской грамады, прычым не толькі беларускай, якая даволі такі сціплая, але таксама польскай, украінскай і расійскай. Асабліва ж грунтоўна разгледжана польская гістарыяграфія, у якой вывучэнню сялянскага самакіравання прысвежана вельмі шмат увагі. Праўда, гэты разгляд, на нашу думку, служыць больш для таго, каб паказаць, у якім стане, не вельмі выгодным, знаходзіцца беларуская гістарыяграфія ў пароўненні з суседзямі: „У беларускай гістарыяграфіі пытанне аб тым, ці была грамада ўвогуле, а калі была, то як яна функцыянуала, толькі ставіцца на парадак дня” (с. 38). Але ў тэксце кнігі практична няма спробаў пароўнальнага аналізу функцыянування грамады ў беларускай вёсцы з вёскай польскай, украінскай і расійскай, хаця, як уяўляеца, такія пароўненні былі б вельмі цікавымі для чытача. Праўда, на старонцы 33 аўтар піша, што абышчына ў Беларусі ніколі не мела такіх правоў, як у польскай вёсцы. Але гэтая тэза ім у тэксце працы далей не развіваецца, хаця ў гістарыяграфічным агліядзе В. Голубеў прыводзіць прыклады разнастайнасці форм сялянскага самакіравання на польскіх землях у розных рэгіёнах, дзе былі вёскі, пасаджаныя на „польскім”, „нямецкім” і „валоскім” праве, а найбольш развіты самаўрад мелі „галенды”, ці перасяленцы з Галандыі і Нямеччыны.

Храналогія працы, як сцвярджае В. Голубеў, заснавана на ўсталяванай у беларускай гістарыяграфіі перыядызацыі сацыяльна-еканамічнай гісторыі Беларусі. Аўтар вылучае тры перыяды: XVI — першая палова XVII ст. — замацаванне таварна-грашовых адносін ва ўсіх сферах гаспадаркі, пераход да фальварачна-паншчыннай сістэмы ў спалучэнні са значнай доляй грашовай рэнты ў сістэме павіннасцей сялянства; другая палова XVII — першая палова XVIII ст. — час эканамічнага заняпаду і гаспадарчага аднаўлення, пашырэнне грашовай рэнты і разнастайных ільгот для сялянства; другая палова XVIII ст. — эканамічнае адраджэнне на аснове ўмацавання фальварачна-паншчыннай сістэмы.

Структура працы заснаваная найперш на ўліку тыпаў феальнага землеўладання паводле крытэрыя землеўласніка: у трэцім раздзеле разглядаецца сельская абышчына ў дзяржаўных уладаннях, у чацвёртым — у маёнтках прыватных уласнікаў і ў пятым — у царкоўных валоданнях.

В. Голубеў таксама вылучае адносна даследаванага перыяду на тэрыторыі Беларусі дзве эканоміка-географічныя зоны — захад (ці заход і цэнтр) і ўсход Беларусі, якія адразніваюцца „як характарам эканамічнага (перавага фальварка і паншчыны на заходзе, даніны і грашовай рэнты на ўсходзе), так і сацыяльна-палітычнага развіцця (усход — „ускрайнія” тэрыторыі, якім пастаянна пагражалі ваенныя напады, што абумовіла ў адносінах да іх больш гнуткую сацыяльную палітыку). Умоўная мяжа паміж гэтымі зонамі праходзіла па лініі Браслаў — Мінск — Слуцк — Пінск (с. 9). Разглядаючы грамаду ў дзяржаўных уладаннях у XVI — першай палове XVII ст., В. Голубеў асобныя параграфы прысвячае заходу і ўсходу Беларусі.

В. Голубеў прымае ідэю М. Доўнар-Запольскага, што абліччына-грамада існавала на беларускіх землях на двух узроўнях — сельскім і власным. У першым параграфе першага раздзела аўтар якраз разглядае воласць як адміністрацыйна-тэрытарыяльную адзінку ў складзе ВКЛ. Аўтар сцвярджае, што воласці з'яўляліся адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі адзінкамі, цэнтрамі якіх выступаў звычайна горад. Таму насельніцтва воласці падзялялася на мяшчан і валашчан, якія нярэдка ўтваралі супольную грамаду і сумесна выконвалі павіннасці на карысць вялікага князя. Але з ростам ролі гарадоў адбываўся працэс іх адасаблення ад воласці. Мяшчане атрымлівалі прывілеі на „магдэбургскае права” і стваралі асобныя ад вакольных сёлаў органы самакіравання.

Паводле В. Голубева, воласць была не паземельнай структурай, а сацыяльнай і павіннасна-падатковай арганізацыяй (с. 119). Праўда, на старонцы 125 аўтар ужо называе воласць „сацыяльна-гаспадарчым і грамадскім інстытутам”. Сцвярджэнне гэтае, што воласць з'яўлялася самаарганізаванай адзінкай, уяўляеца нам усё ж не зусім абгрунтаваным. Валасная адміністрацыя магла стварацца дзяржаўной уладай для зручнасці збору падаткаў, а цэнтрам воласці часта быў двор вялікага князя, дзе сядзеў яго адміністратар. В. Голубеў сам прыводзіц факты, што вялікі князь вылучаў з воласці асобныя сёлы, а часта і асобныя службы з сяла, і перадаваў іх ва ўласнасць сваім панам ці баярам. Аўтар задаецца пытаннем, што цікава было б даследаваць, як функцыянувала грамада ў такім сяле, дзе асобныя службы (дымы, валокі) належалі розным уласнікам. Але да гэтага, сапраўды вельмі цікавага пытання, аўтар больш не вяртаецца. І мы сапраўды не ведаем ці падлягали выдзеленыя асобнаму феадалу сяляне хоць нейкай уладзе вісковай ці валасной грамады. Зрэшты, аўтар сам узгадвае сцвярджэнне В. Насевіча, што тэрмін воласць ужываўся толькі адносна дзяржаўных сялян даннікаў, і ў гэтым сэнсе супрацьпастаўляўся тэрміну „вотчына” — прыватнаўласніцкаму валоданню.

Аўтар даводзіць, што воласць працягвала існаваць да падзелаў Рэчы

Паспалітай, але не звяртае ўвагі на той факт, што ў XVIII ст. замест тэрміна воласць у крыніцах шырока выкарыстоўваецца тэрмін „ключ”. Ці можна „ключ” таксама лічыць самаарганізаванай адзінкай, тым больш што ў архівах сустракаюцца скаргі каралю ад імя жыхароў таго ці іншага ключа, і В. Голубеў прыводзіць цытату з такой скаргі жыхароў Скідальскага ключа (с. 192).

У другім параграфе другога раздзела В. Голубеў разглядае „абшчынныя (копныя) суды” ў сістэме судаводства Вялікага Княства Літоўскага. На думку аўтара Статут 1588 г. выразна зафіксаваў, што „копны суд існаваў здавён на тэрыторыі Беларусі і менавіта як суд сельскай грамады” (с. 79). З другой часткай гэтага сцвярджэння можна не пагадзіцца. Уважлівае прачытанне адпаведнага артыкула Статута прыводзіць да думкі, што ён разглядае капу найперш як інстытут пошуку і выяўлення злачынцы, а таксама кампенсацыі пацярпеўшаму ад крадзяжу праз механізм калектывай адказнасці жыхароў той мясцовасці, дзе адбылося злачынства. Храналагічна найбольш позняя ўзгадка пра капу ў манаграфіі В. Голубева датычыць 1623 г. (с. 99). Таму сцвярджэнне аўтара, што „копныя суды былі характэрнай з’явай для тэрыторыі Беларусі на працягу XVI-XVIII стст. і, несумненна, паўплывалі на фарміраванне асаблівасцей беларускага этнасу, менталітэту беларусаў” (с. 89), падаецца нам не зусім аргументаваным з дапамогай канкрэтных фактаў і хутчэй дэкларатыўным, што асабліва датычыцца асаблівасцей беларускага этнасу і менталітэту беларусаў.

Усяго ж, паводле наших падлікаў, В. Голубеў у астатніх раздзелах манаграфіі прыводзіць 6 узгадак з архіўных дакументаў пра выкананне грамадой судовых функцый (с. 94, 107, 259, 263, 285, 288). Напрыклад, узгадваецца суд старца ў Стрэшынскай воласці ў 1552 г. (с. 259). Ва ўставе касцельнага валодання Стрэшына 1714 г. гаварылася: „Gromady żadne niepowinne być, chyba za wiadomością dworu, a tym bardziej sądy przez gromadę uczynione aby były potwierdzone ode Dworu” (с. 263). У інвентары вёскі Брашэвічы за 1771 г. В. Голубеў знайшоў звесткі пра ўдзел грамады ў судовых справах і выбары старцаў для суда (с. 286). Арэндныя контракты 1794 г. прадугледжвалі, што трymальнік дзяржаўнага ўладання павінен судзіць жыхароў у прысутнасці войтаў, падвойскіх або старшых людзей з грамады” (с. 206). Але, як можна меркаваць, сыходзячы з фрагментарнасці такіх звестак у тэксце манаграфіі, судовыя функцыі вясковай грамады ў Беларусі былі выяўлены значна слабей, чым, напрыклад, у польскіх вёсках на „нямецкім праве”, дзе ў вёсках нават з XV ст. вяліся адмысловыя судовыя книгі.

Галоўная выснова В. Голубева, на нашу думку, заключаецца ў tym, што „у XVI-XVIII стст. сельская абшчына як інстытут сялянскай самаарганізацыі актыўна прысутнічала ў жыщі беларускай вёскі” (с. 290).

Але ёсьць праблема, з якой, на нашу думку, сутыкаецца чытач манаграфіі Валянціна Голубева. Гэта адсутнасць дакладнага акрэслення таго, што ж аўтар разумее пад ключавым у даследаванні тэрмінам „абшчына” („грамада”). У тэксле сустракаюцца наступныя азначэнні: „сацыяльна-гаспадарчы інстытут” (с. 3), „еканамічна-вытворчая і сацыяльная адзінка” (с. 3), „інстытут сялянскай самаарганізацыі” (с. 6), „спецыфічная арганізацыя сельскага насельніцтва” (с. 9), „гэты сялянскі інстытут” (с. 26), „сацыяльныы (а ў пэўным сэнсе і гаспадарчы) інстытут арганізацыі сельскага насельніцтва” (с. 289), „сацыяльна-падатковы інстытут” (с. 119), „чыста сялянскі, самарэгулюемы інстытут” (с. 149), „форма сацыяльна-тэрытарыяльной арганізацыі” (с. 279), „форма самаарганізацыі сялянства” (с. 289), „інстытут яго (сялянства) самаарганізацыі” (с. 289), „інстытут, з дапамогай якога феадальназалежнае сялянства бараніла правы і адстойвала свае інтэрэсы” (с. 289), „у часы феадалізму адносна самастойны адміністрацыйна-прававы інстытут сельскага насельніцтва, якому належалі значныя судовыя, павіннасныя, гаспадарчыя і іншыя паўнамоцтвы; форма самаарганізацыі сялянства” (с. 324). Пытанне тэрміналогіі з'яўляецца, на нашу думку, у да-дзеным выпадку вельмі істотным. Калі „грамада” ці „абшчына” з'яўлялася сацыяльным інстытутам, тады яна павінна была выконваць пэўныя сацыяльныя функцыі, мець сваю структуру, свае органы, людзей, якія выконвалі адпаведныя сацыяльныя ролі. Ва ўводзінах В. Голубеў называе дзве асноўныя функцыі грамады: „арганізацыйна-абарончую для насельніцтва, якое ўваходзіла ў склад грамады, і прадстаўнічую ў адносінах абшчыны з землеўласнікамі ці дзяржавай” (с. 6). Фармулёўка другой функцыі выглядае не зусім лагічнай: абшчына выконвала прадстаўнічую функцыю ў адносінах абшчыны ж, ці самой сябе, з землеўласнікам. Напэўна, В. Голубеў меў на ўвазе, што абшчына выконвала прадстаўнічую функцыю адносна ўсяго насельніцтва вёскі ці воласці. Ды і першая фармулёўка не зусім ясная: што значыць арганізацыйна-абарончая функцыя? Супраць каго арганізоўваліся абараняцца сяляне? Калі супраць землеўласніка, дык гэтая функцыя пераплятаецца з прадстаўнічай. На старонцы 189 В. Голубеў пералічвае наступныя функцыі грамады: збор і здача ўстаноўленага чыншу і падаткаў, кантроль за правільнасцю карыстання сумеснымі ўгоддзямі, абарона вёскі пе-рад адміністрацыяй ці трывальнікамі ўладання. Чамусьці ў высновах аўтар амаль нічога не гаворыць пра судовую функцыю грамады, хаця абшчыннаму суду прысвечаны другі параграф другога раздзела кнігі.

Апроч тэрміна „абшчына” аўтар выкарыстоўвае ў тэксле, па сутнасці, раўназначна і ўзаемазамяняльна тэрмін „грамада”, хаця сам прызнае, што адносна тэрыторыі Беларусі ў разгледзянемы перыяд тэрмін „абшчына” ў гістарычных кропінцах не зафіксаваны (с. 6). Вядома, што тэрмін „аб-

шчына” расійскага паходжання і ў беларускай вёсцы ніколі не выкарыстоўлася. Але і тэрмін „грамада”, сцвярджае В. Голубеў, да XVI ст. не выкарыстоўваўся ў крыніцах і, хутчэй за ўсё, прыйшоў у беларускую мову з польскай. У XVII-XVIII ст., як сцвярджае В. Голубеў, „грамадой пачалі называць саму сельскую абшчыну (а ў другой палове XVI ст. так пачалі называць абшчыннікаў, якія збіralіся на суд)” (с. 77).

Але які тады тэрмін ужываўся для акрэслення гэтага сацыяльнага інстытута ў Беларусі да XVI ст.? На думку В. Голубева, гэтымі тэрмінамі былі „воласць”, „весь”, „сяло” (с. 7). Свой выбар на карысць тэрміну „абшчына” аўтар аргументуе тым, што ён ужо, так сказаць, даўно прыжыўся ў беларускай гісторыяграфіі. Ды і тэрмін „грамада” мае некалькі сэнсавых значэнняў. Такім тэрмінам акрэслівалі сход жыхароў вёскі ці воласці, часта праста любы калектыв вяскоўцаў. Праўда, тут паўстаюць пэўныя пытанні. Аўтар сцвярджае, што ў Беларусі абшчына з’яўлялася сапраўды сялянскім самарэгулюемым інстытутам, які захаваў свае традыцыйныя рысы, а ў Расіі яна найперш выкарыстоўвалася дзяржавай для дзяржаўных жа патрэбаў (с. 47). У такім разе наўшта выкарыстоўваць расійскі тэрмін, які абазначае прынцыпова іншы, чым у Беларусі інстытут? А паколькі аўтар выкарыстоўвае якраз расійскі тэрмін, дык сам у пэўным сэнсе ставіць гэтым пад сумненне ўласны вышэйазначаны тэзіс.

В. Голубеў сцвярджае, што галоўнымі органамі грамады былі агульныя сходы жыхароў (с. 7). Аднак дакументальных звестак пра правядзенне такіх сходаў у кнізе амаль няма. Аўтар прызнае на старонцы 184, што крыніцы не даюць магчымасці вызначыць структуру абшчыннай арганізацыі, але ў высновах сцвярджае: „Документы сведчаць, што грамада была той арганізаванай структурай, у рамках якой праходзіла асноўная частка жыцця сялянства” (с. 289). В. Голубеў таксама даводзіць, што ў дакументах звычайнія сельскія жыхары акрэсліваюцца тэрмінамі „валашчане”, „людзі”, „мужыкі”, калі ж гаворка ідзе пра „грамаду” — дык ужываюцца тэрміны „мужы”, „мужы старшыя”, „мужы добрыя” і г.д. (с. 184).

Аўтар манографіі прыводзіц сцвярджэнне польскага гісторыка Ежы Выразумскага, паводле якога тэрмін „грамада” выкарыстоўваецца ў польскіх гісторычных крыніцах у двух значэннях: 1) як аб'яднанне ўсіх жыхароў вёскі; 2) як сход, што прадстаўляе думку насельніцтва вёскі ці воласці (с. 34). В. Голубеў не аспрэчвае гэтае сцвярджэнне, але ў тэксле кнігі, цытуючы крыніцы, нідзе не спрабуе акрэсліваць гэтыя адрозненні ў сэнсе азначанага тэрміна. Для аўтара паўсядна ўзгадка тэрміна „грамада” з’яўляецца пацвярджэннем існавання „абшчыны” як інстытута самакіравання ці самаарганізацыі.

В. Голубеў таксама цытуе польскага гісторыка Барбару Кубяк, што

органамі сялянскай грамады з'яўляліся грамадская арганізацыя (урад грамады) і сход (с. 35). Ён не зусім пагаджаецца з такім сцвярджэннем, якое лічыць „даволі звужаным”: „Напэўна грамада з'яўляеца інстытутам, самаарганізацыяй сялянства, а ўрад і нават сход грамады з'яўляюцца толькі атрыбутамі (хоць і вельмі важнымі) гэтага інстытута” (с. 35). В. Голубеў адрознівае грамаду ад грамадской арганізацыі: „Натуральна, грамадская арганізацыя прадстаўляла грамаду, але без са- мой грамады яна існаваць не магла” (с. 35). Адсюль чытач можа зрабіць выснову, што, паводле аўтара манаграфіі, сама грамада магла існаваць без урада і сходу. Аднак тэрмін „самаарганізацыя”, які найбольш ахвотна выкарыстоўвае В. Голубеў, з'яўляеца, на нашу думку, занадта неакрэсленым і расплывістым. Пад гэты тэрмін можна падвесці любое супрацоўніцтва жыхароў вёскі ці воласці. А без супрацоўніцтва жы- хароў вёска, асабліва ж тагачасная, існаваць праста не магла. Нават у беларускіх калгасных вёсках людзі сумесна і без усякага загаду начальства арганізоўвалі „раты”, „калейкі”, каб па чарзе пасвіць сваіх кароў. Дык ці можна гаварыць у такім выпадку пра існаванне грамады, як ін- стытута самаарганізацыі?

Тэрмін „самакіраванне” куды больш канкрэтны чым „самаарганізацыя”. Ён прадугледжаве больш-менш дакладна акрэсленя праваў і кам- петэнцыі сялянскіх органаў, сходы вясковых жыхароў і выбары імі ад- казных асоб грамады. Гэты тэрмін В. Голубевым выкарыстоўваецца значна радзей і з меншай пэўнасцю: „У гэтым сэнсе можна нават сцвяр- джаць пра наяўнасць у беларускай вёсцы пэўных элементаў сельскага самакіравання — права грамады падаваць скаргі, выбіраць кіраўніцтва абшчыны, наяўнасць пэўных элементаў абшчыннага суда (с. 7, 289). Цяжка пагадзіцца, на нашу думку, што права падаваць скаргі можна лічыць доказам існавання самакіравання. Слова „пэўных” мае тут як- раз адценне няпэўнасці. Аўтар таксама гаворыць, што „праз мясцове самакіраванне арганізоўвалася землекарыстанне ў вёсцы” (с. 289). Але якім чынам яно арганізоўвалася, канкрэтных прыкладаў у кнізе няма. В. Голубеў прыводзіць у манаграфіі, паводле нашых падлікаў, 18 узгад- дак у крыніцах пра выбары адказных асоб сялянскага самакіравання вясковымі жыхарамі (с. 95, 98, 99, 113, 186, 204, 236, 245, 264, 279, 283, 285, 286), якія ў большасці сваёй датычыліся дзяржаўных валоданняў. Вельмі цікавыя таксама прыклады выбараў адказных асоб і суда ў Стрэ- шынскай воласці, якая з'яўлялася касцельным ці духоўным валодан- нем (с. 264). На старонцы 279 аўтар узгадвае войта і дзесяцкіх з му- жам, выбраным ад гэтай воласці адносна 1789 г. У інвентары касцель- нога валодання Убарці за 1776 г. гаворыцца пра выбары войта і пад- войскіх. Аўтар піша тут пра вялікую ролю ў арганізацыі самакіраван- ния ў касцельных валоданнях віленскага каталіцкага біскупа Ігнація Ма-

сальскага, які прытрымліваўся асветніцкіх дэмакратычных поглядаў.

Пра выбары войтаў у прыватнаўласніцкай вёсцы В. Голубеў прыводзіць толькі звесткі адносна маёнтка Кодзін у Мсціслаўскім ваяводстве за 1729 г., які належала Пашеям (с. 236). Аўтар сцвярджае, што „асноўны мі найбольш выразнымі прыметамі наяўнасці грамады ў прыватнай вёсцы з'яўлялася агульнае карыстанне ворыўнымі землямі і ўгоддзямі, а таксама сумесная выплата падаткаў і калектыўнае адбыванне некаторых павіннасцей”. У якасці доказаў прыводзяцца выпісы з дакументаў са зваротамі прыватнаўласніцкіх сялян, такімі, як „мы грамада”, „мы мужы”.

В. Голубеў піша пра жаданне дзяржавы скасаваць ці аблежаваць гэтае права сялян на выбары адказных асоб: „Дзяржава імкнулася рэгуляваць дзейнасць грамады законам, часта шляхам адмены яе традыцыйных правоў (выбары старца, расклад павіннасцей паміж абшчыннікамі, сумеснае карыстанне зямлі і г.д. і ўвядзення новых правіл (навіны), паводле якіх грамада набывала рысы не самакіруемай арганізацыі насельніцтва, а органа, прызначанага ў першую чаргу для выканання распараджэння феадала” (с. 105). Аўтар цытуе ліст Уладзіслава IV з 1634 г. да баяраў Азярышчынскай воласці: „Старцаў і дзесятнікаў прызначаных панам кашталянам скідаецце, а самі іншых самаўладна ставіце і розныя бунты робіце” (с. 113).

На старонцы 90 В. Голубеў сцвярджае: „Войт, які станавіўся кіраўніком абшчыны, звычайна прызначаўся ўладамі”. Вось тут і хаваецца адно з галоўных, стрыжнёвых, на нашу думку, пытанняў: ці можна лічыць і называць грамадой адказных асоб у вёсцы, прызначаных дзяржаўным адміністратарам ці прыватным уладальнікам? В. Голубеў пазбягае прамога адказу на гэтае пытанне: „Некаторыя войты і як адміністратары ў дварах, і як прадстаўнікі грамады” (с. 184). Напрыклад, на думку аўтара, аб наяўнасці і значнай ролі грамады ў радзівілаўскім маёнтку Лохва Наваградскага павета сведчаць запісы інструкцыі 1741 г., паводле якіх адміністрацыйнымі асобамі грамады там з'яўляліся цівучыны, валасны войт, сельскія войты і падвойскія. Прычым аўтар сам піша, што „яны назначаліся на свае пасады адміністрацыйнай уладання, выконвалі яе распараджэнні і адначасова прадстаўлялі грамаду ў адносінах з дваром” (с. 226). Тоё ж самае можна было б, напрыклад, скazaць і пра сельсаветчыкаў у беларускай калгасной вёсцы, але ці было бы гэта сведчаннем існавання там грамады. Аўтар сам прызнае, што, „нягледзячы на тое, што функцыі грамады былі даволі шырокімі (...) дзейнасць яе ў многім рэгламентавалася ўладальнікам” (с. 189).

Адсюль паўстае пытанне ці існавалі ў разгледаемы аўтарам перыяд вёскі, дзе ўвогуле не было грамады паводле тых крытэрыяў, якія вызначылі аўтара манографіі. В. Голубеў сцвярджае, што ў інвентары Радуньскага староства за 1765 г. няма звестак аб існаванні грамады, хача

ў вёсках былі „лаўнікі” — прадстаўнікі сельскай адміністрацыі (с. 196). У інвентары ж суседняга Васілішкаўскага староства ўжываеца тэрмін „грамада”, які атаясмляеца з тэрмінам „лава” (с. 196-197). У выніку аналізу інвентара Magілёўскай каралеўскай эканоміі за 1672 г. з 187 вёсак аўтару „ўдалося выяўіць сведчанні аб існаванні грамады ў 68 вёсках” (с. 173). Такім сведчаннямі В. Голубеў лічыць узгадкі пра калектывнае трыманне і плату за ворыўныя землі і сенажаці. Таксама аўтар знайшоў там звесткі пра калектывуне трыманне сялянамі млына (с. 174) і сумеснай пазыкі грамады (с. 179). Такім чынам, у дадзеным выпадку крытэрыем існавання грамады для аўтара з’яўляеца інфармацыя ў крыніцах пра наяўнасць калектывнай уласнасці вёски.

В. Голубеў і называе найбольш яркімі рысамі функцыянування грамады ў беларускай вёсцы факты абшчыннага землекарыстання, сумеснага адбывання павіннасцей, гандлю сельскімі абшчынамі зямлём, валодання нерухомай маёmacцю, сумеснай арэнды корчмаў, гутаў, мыта. Таксама аўтар даводзіць, што ім „выяўлены ўпамінанні агульной гравшовай маёmacці” (с. 290). Факты здачы зямлі ў арэнду ад цэлай вёсکі, абавязковай дапамогі пацярпеламу ад пажару, як і прысутнасць у вёсках лаўнікаў, на думку В. Голубева, сведчаць аб наяўнасці там грамады, хаця „не раскрываюць механізму яе функцыянування” (с. 198). У сельскай грамадзе — піша аўтар — у сумесным валоданні знаходзіліся тыя ж пашы і сенакосы, нават млыны, рудні, ваксобойні і інш., а ў некаторых выпадках і ворыўная зямля з правам распараджэння аж да магчымасці ажыццяўляць аперациі куплі-продажу (с. 8). Паказчыкам існавання грамады ў асобнай вёсцы, паводле В. Голубева, можа быць наяўнасць агульных для ўсяго насельніцтва выганаў, сенакосаў, лясных уваходаў, рыбных ловаў і інш. (с. 219). Але варта заўважыць, што паводле апошніх крытэрыяў можна знайсці грамаду амаль у кожнай вёсцы Беларусі ў перыяд Расійскай імперыі, а калі пашукаць, дык і ў многіх калгасных вёсках у савецкі перыяд.

Таксама доказам існавання грамады з’яўляюцца, паводле аўтара манаграфіі, звесткі пра калектывнае выкананне жыхарамі вёскі ці воласці павіннасцей на карысць дзяржавы ці прыватнага ўладальніка, як напрыклад: „цэлай вёскай плоцяць з грунтаў засцянковых” (с. 198). В. Голубеў сцвярджае, што сяляне Берасцейскай і Кобрынскай эканомій зрабілі выбар на пачатку XVIII ст. на карысць абшчыны, паколькі ўзялі ў карыстанне пустуючыя землі, за якія павіннасці „накладаліся на грамаду” (с. 155). Аўтар прыводзіц шмат прыкладаў, калі жыхары вёсак сумесна плацілі падаткі, застаўлялі і нават прадавалі землі, неслі калектывную гравшовую адказнасць (с. 159, 160, 163, 167). Што датычыцца сумеснага выканання падаткаў і павіннасцей, дык такі парадак звычайна быў найбольш зручным для дзяржавы і прыватнага ўласніка. Гэтая з’ява шырока назі-

раецца ў беларускай вёсцы і ў часы Расійскай імперыі.

Пацвярдженнем існавання інстытута грамады, на думку В. Голубева, з'яўляюцца таксама калектыўныя скаргі жыхароў вёскі, альбо ўзгадванне слова „грамада” ў тэкстах скарг. Так, аб існаванні сельскіх абшчын у Падусвяцкім старosteстве ў 1743 г., як лічыць аўтар, сведчыць запіс: „усе грамады скардзіліся на тое, што няма лесу, годнага на выраб клёпкі” (с. 183). В. Голубеў спасылаецца на падлікі Васіля Мялешкі, што 88,4% сялянскіх скарг у другой палове XVII-XVIII стст. былі калектыўнымі, а 86,6% ад іх колькасці была складзена ў другой палове XVIII ст., прычым пераважна на заходзе і ў цэнтры Беларусі (с. 194). Такая вялікая колькасць калектыўных скарг, на думку В. Голубева, „яскрава пацвярджае вывад аб tym, што грамада ў гэты час у дзяржаўных сялян Беларусі не проста існавала, а дзейнічала як інстытут сялянскай самаарганізацыі” (с. 194). Тут варта звярнуць увагу на туго акаличнасць, што звычайна скаргі пісаліся не сялянамі, а пісьменнымі шляхціцамі із мяшчанамі, што, несумненна, накладала адбітак на змест і стыль тэксту. Можна яшчэ адзначыць, што і ў часы Расійскай імперыі мноства сялянскіх скарг былі калектыўнымі.

Важным доказам В. Голубеў лічыць таксама звароты да грамады і яе адказных асаб у дакументах ад імя вялікага князя і караля. Такім чынам, на думку аўтара, „валасная грамада прызнавалася ўладамі ў якасці рэальнага сацыяльна-гаспадарчага інстытута, яскрава сведчаць факты прамых кантактаў паміж кіраўнікамі дзяржавы і валаснымі абшчынамі” (с. 95). В. Голубеў прыводзіць у якасці прыкладу сяло Рэчыца Берасцейскай эканоміі ў 1649 г., „дзе кіраўнік дзяржавы звяртаецца не проста да насельніцтва сяла, а да сельскай абшчыны і называе яе «грамада сяла Рэчыца»” (с. 150).

Такім чынам, В. Голубеў прыходзіць да высновы, што інстытут грамады існаваў на беларускіх землях на працягу ўсяго даследаванага ім перыяду. Аўтар палемізуе з tymі гісторыкамі, напрыклад, з Уладзімірам Пічэтам, якія лічаць, што пасля валочнай памеры сярэдзіны XVI ст. грамада перастала існаваць (с. 25, 122-123). На думку В. Голубева, „пасля рэформы абшчына на заходзе і ў цэнтры не знікла, а прыстасавалася да новых эканамічных умоў” (с. 149), прычым, з другога боку, „грамада ў многіх выпадках, асабліва пасля правядзення валочнай памеры, вымушана была стаць часткай самой сістэмы феадальнай эксплуатацыі, кіравання і кантролю” (с. 152). Але, разам з tym, у беларускай вёсцы „захаваліся элементы традыцыйнага жыцця: карыстанне агульнымі ўгоддзямі і ворыўнымі землямі, копны суд, забеспячэнне правіл і норм паводзін у штодзённым жыцці” (с. 152). На заходзе ж і ў цэнтры Беларусі абшчына захоўвалася і існавала толькі ў тых галінах гаспадарчага і сацыяльнага жыцця (пазанадзельнае землекарыстанне, забеспячэнне

грамадскага парадку ў вёсцы, выкананне існуючых здаўна норм паводзін і г.д.), дзе гэта было абумоўлена традыцыямі або аб'ектыўнымі рэаліямі сялянскага жыцця (неабходнасць сумеснага выпасу жывёлы, адначасовага правядзення паліевых работ па засейванні і збору ўраджаю і да т.п. — с. 138).

У другой палове XVIII ст., паводле меркавання В. Голубева, у сувязі з адбудовай гаспадаркі ў дзяржаўных валоданнях „адбываецца пэўнае абмежаванне дзейнасці грамады” (с. 206). Разам з тым аўтар сцвярджае, што ў гэты перыяд „рост удзельнай вагі вёсак з абшчынным землекарыстаннем ва ўладаннях прыватных феадалаў можа быць растлумачаны агульнымі тэндэнцыямі да большай дэмакратызацыі жыцця сялянства” (с. 238). Гэтую тэндэнцыю да дэмакратызацыі ён тлумачыць распаўсюджваннем ідэй фізіякатаў сярод шляхецкіх эліт Рэчы Паспалітай.

Адна са стрыжнёвых ідэй аўтара манографіі заключаецца, на нашу думку, у сцвярджэнні, што „абшчына не была створана ўладамі, а існавала і дзейнічала як чиста сялянскі, самарэгулюемы інстытут” (с. 149). В. Голубеў перакананы, што „абшчына ў Беларусі ніколі не была органам дзяржавы альбо землеўласніка, хоць і адчуvalа ўплыў з іх боку”. Наадварот, грамада „захавалася ў змаганні з дзяржаўной палітыкай індывидуалізацыі сялянскага землеўладання і землекарыстання, якая пачалася з правядзеннем валочнай памеры і набыла новыя формы сялянскай, хаця і не такой выразнай па афіцыйных дакументах, як у Расіі, арганізацыі” (с. 47). Аўтар таксама сцвярджае, што „прыметы наяўнасці грамады, не арганізаванай уласнікам, а існаваўшай традыцыйна, аўтар выявіў у многіх вёсках прыватных уладанняў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі” (с. 240). Але многія вёскі і мястэчкі ў заходній і цэнтральнай частках Беларусі паўсталі якраз у часе правядзення валочнай памеры з волі дзяржаўной улады, а таксама і прыватных уласнікаў. У часе заснавання гэтых паселішчаў побач часта сяліліся людзі з розных мясцін, якія не былі раней суседзямі і сваякамі. Пры гэтым у дакументах уладамі часта акрэсліваліся права і паўнамоцтвы сялянскага саўмістра, механізмы выбараў ці прызначэння службовых асоб, а замест старых называў „старцы” ўжываліся новыя — „войты” і „лаўнікі”.

Выданне манографіі В. Голубева несумненна стала значнай падзеяй у развіцці айчыннай гісторыяграфіі. Рэцэнзаваная кніга выводзіць на новы ўзровень вывучэнне сялянскага самакіравання ў Беларусі. Хочацца верыць, што гэтая праца паслужыць таксама абуджэнню цікавасці маладых гісторыкаў да сялянскай проблематыкі, якая ў апошнія гады, на жаль, апынулася на маргінэсе гісторычных даследаванняў.

Сяргей Токць
(Гародня)